



# БЮЛЯТЭНЬ

САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ  
БЕЛАРУСКАЙ  
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

Выдаецца Інфармацыйна-Выдавецкім Бюро Кірауніцтва Спраў СНК і Эканамічнай Нарады  
г. Менск, Чырвонаармейская вул. № 3. — Падлісная плата на год 5 р. і на  $\frac{1}{2}$  г. 2 р. 50 к.

VII - й ГОД ВЫДАНЬЯ

№ 5 (106)

30 сакавіка 1931 г.

№ 5 (106)

## З І М Е С Т.

Пастанова НК Працы БССР.

17. Пра ўзмацненіне апарату рахунковых працаўнікоў Дзяржбанку.  
Абежнік Галоўнага Кірауніцтва Камунальной Гаспадаркі пры СНК БССР.
18. Аб прысылыцы ў Галоўкамтас звестак аб буйных пажарах.  
Інструкцыя Рэспубліканскага Савету Сацыяльнага Страхаваньня пры НК Працы БССР.
19. Пра парадак пазбаўлення пенсіі і дапамог, якія выдаюцца органамі сацыяльнага страхаваньня.
- Пастанова НК Фінансаў БССР.
20. Пра павілічэніе ставак прымесловага падатку па некаторых таварах.  
Пастанова Калегіі Народнага Камісарыяту Рабоча-Сляянскай Інспекцыі БССР.
21. Пра мерапрыемствы па палепшанні кірауніцтва раёнамі з боку цэнтральных установ.  
Абежнік Народнага Камісарыяту Юстыцыі БССР.
22. Пра барацьбу з таемнай пераапрацоўкай скурсыраваны (кадушніцтвам).

## Пастанова Народнага Камісарыяту Працы БССР.

17. Пра ўзмацненіне апарату рахунковых працаўнікоў Дзяржбанку.

На падставе пастановы СНК БССР за 13 лютага 1931 г. аб узмацненні апарату Дзяржбанку рахунковымі працаўнікамі НК Працы БССР пастанаўляе.

1. Зарплата перавадзімых для Дзяржбанку рахунковых працаўнікоў устанаўляецца адпаведным аддзяленнем Дзяржбанку паводле ставак, зацверджаных НКП БССР у парадку дзяржнармавання для банкаўскіх работнікаў. У тых выпадках, калі іх зарплата ў Дзяржбанку будзе ніжэй, чым зарплата, якую яны атрымоўвалі раней, гэтая Дзяржбанкам захоўваецца на працягу 1 году;

2. Тым работнікам, якія павінны будуць зъманіць свае месца жыцьця ў суязі з пераводам іх ў апарат Дзяржбанку — падёмныя

Нраго

і інш. кампэнсацыі, паводле пастановы ЦВК і СНК СССР за 9/XI-1927 г. (З. З. СССР 1927 г. № 65, арт. 660) аплачваюцца Дзяржбанкам.

3. Члены сем'яў пераведзеных, якія засталіся на ранейшым месцы жыхарства і якія знаходзяцца на ўтрыманыні пераведзеных—пасылаюцца на працу органамі НК Працы ў першую чаргу.

4. Пераведзеныя рахунковыя працаўнікі пры астаўленыні сваёй ранейшай работы выхадное дапамогі не атрымліваюць.

**Нам. Народнага Камісара Працы БССР Пушчын.**

**Загад. Сэктару арганізацыі і аздараўл. умоў  
працы НКП БССР Іоффе.**

16 сакавіка 1931 г.  
№ 11/79.

**Абежнік Галоўнага Кіраўніцтва Камунальной Гаспадаркі  
пры СНК БССР.**

Узгоднены з НК РСІ.

**18. Аб прысылцы ў Галоўкамгас звестак аб буйных пажарах.**

*Усім начальнікам пажарнай аховы гарадоў і камунальным часткам РВК. Копія—для ведама РВК і гарсаветам.*

Для сваечасовой інфармацыі аб здарыўшыхся на тэрыторыі БССР буйных і стыхійных пажарах, а таксама аб пажарах на глебе клясавай барацьбы ўстанаўліваецца наступны парадак прысылкі ў Галоўкамгас звестак аб пажарах:

1. Аб усіх буйных пажарах: а) калі страты дасягаюць прыблізна 10.000 руб.. альбо калі пацярпела 10 ці больш двароў, б) аб усіх стыхійных пажарах і в) аб усіх пажарах у сацыялістычным сэктары сельскай гаспадаркі—калгасах, саўгасах, камунах, машина-конных і трактарных станцыях—здарыўшыхся на глебе клясавай помсты, безадкладна паведамляць па тэлеграфу (Менск, Галоўкамгасу) з паказаньнем даты, якая маемасць згарэла, прыблізнага разьмеру страт ці колькасці пацярпейшых двароў, колькасці пацярпейшых людзей і жывёлы.

2. У дадатак да кароткага тэлеграфнага паведамлення на працягу ня больш 3-х дзён пасыль пажару, прадстаўляеца падрабязнае апісанье пажару па наступнай праграме:

- 1) Месца пажару (адрас),
- 2) Час узьнікнення пажару,
- 3) Час, калі быў пажар заўважаны,
- 4) Спосаб паведамлення аб пажары,
- 5) Час прыбыцця пажарнай арганізацыі,
- 6) Апісанье і прызначэнне будынкаў, дзе быў пажар.
- 7) Месца ўзьнікнення пажару,
- 8) Разьмер пажару ў момант прыбыцця пажарнай арганізацыі,
- 9) Работа пажарных арганізацый і вынікі яе,

- 10) Час лёкализациі і ліквідацыі пажару,
- 11) Прычына пажару,
- 12) Становішча паветры ў час пажару,

13) У гарадох і паселішчах гарадзкога тыпу схэматычны плян пажару з паказаньнем згарэўшых і бліжэйшых не згарэўшых будынкаў, парадку разъмяшчэння пажарных машын, рукавоў, насосаў і інш.

Апісаныне пажару складаецца ў гарадох начальнікамі пажарнай аховы, а ў сельскіх мясцовасцях—начальнікамі пажарных дружын або адпаведнымі службовымі асобамі.

Начальнік Галоўнага Кіраўніцтва Камунальной  
Гаспадаркі пры СНК БССР Аксючыц.

Пажарны Інспектар ГККГ Верасьневіч.

16 сакавіка 1931 г.

№ 3.

## Інструкцыя Рэспубліканскага Савету Сацыяльнага Страхаванья пры НК Працы БССР.

19. Пра парадак пазбаўлення пэнсіі і дапамог, якія выдаюцца органамі сацыяльнага страхаванья.

*(Выдадзена на падставе пункту „г“ разьдзелу 8 пастановы ЦВК і СНК СССР за 13 лютага 1930 г. „Пра зацверджанье паляжэння пра пэнсіі і дапамогі па сацыяльнаму страхаванню“ (З. З. СССР 1930 г. № 11, арт. 131).*

1. Ня маюць права на пэнсіі наступныя асобы, якія ня маюць права выбіраць у саветы паводле інструкцыі Прэзыдыуму ЦВК БССР за 15/XI-1930 г. (З. З. БССР 1930 г. № 42, арт. 275):

а) асобы, якія карысталіся альбо карыстаюцца наймоваю працай з мэтай атрыманья прыбылткай;

б) асобы, якія жылі альбо жывуць на непрацоўныя даходы, а таксама тყя, якія зімаліся альбо зімлююцца гандлем;

в) асобы, якія да моманту выбараў па свайму клясаваму становішчу альбо па сваёй мінулай дзейнасці належаць да катэгоріі пазбаўленых выбарных правоў;

г) земляробы, саматужнікі і рамеснікі, якія ўжываюць наймовую працу, сезонную альбо сталую, у такім разымеры, які пашырае іх гаспадарку за межы працоўнай.

Асноўнаю адзнакаю працоўнай гаспадаркі ў даным выпадку звязуеца дапаможныя характеристыкі наймовай працы і абавязковы ўдзел у штодзённай работе наядўных працаздольных членаў данай гаспадаркі ў межах і пры наядўнасці ўмоў, паказаных у пунктах „а“, „б“, „в“, „г“ і „з“ арт. 22 гэтай інструкцыі;

д) земляробы, якія маюць побач з сельскаю гаспадаркую працьковыя заводы і прадпрыемствы (млын, крупадзёрку і г. д.) з мэ-

ханічнимі рухавікамі альбо з ужываньнем сталай ці сэзоннай наймовай працы;

е) асобы, якія сыстэматычна здаюць у наймы складаныя сельска-гаспадарчыя машыны з мэханічнымі рухавікамі, альбо асобы, якія за-кабаляюць навакольнае насельніцтва праз дачу ў карыстаньне рабочай жывёлы, сельска-гаспадарчых машын і інш. альбо якія займаюцца дачаю насельніцтву крэдытау (таварамі альбо грашым) на ка-бальных умовах (квотнікі);

ж) асобы, якія арандуюць землю на ўмовах, прызнаных раённаю падатковаю камісію кабальнымі для здатчыкаў;

з) асобы, якія арандуюць з мэтай гандлёвой і прамысловай эксплётацыі сады, гароды і інш.

Аренда садоў, гародаў і інш. у разьмерах і з захаваньнем умоў, пры якіх гэтая аренда ня можа служыць адзнакай для абкладаньня арандатарапа адзінным сельска-гаспадарчым падаткам у індывідуальным парадку, ня можа таксама служыць прычынаю для пазбаўлення арандатарапа выбарных правоў;

і) асобы, якія сыстэматычна здаюць у наймы асобныя будынкі, абсталяваныя пад прадпрыемствы альбо жылішчы, пры ўмове, калі іх гаспадарка, па разьмеру даходу ад гэтай здачы ў наймы будынкаў, належыць да катэгорыі гаспадараў, якія абкладаюцца адзінным сельска-гаспадарчым падаткам у індывідуальным парадку;

к) уласнікі і арандатары прадпрыемстваў прамысловага тыпу, якія эксплётуюць насельніцтва праз здачу тых альбо іншых работ на дом, альбо праз здачу гэтага прадпрыемства ў аренду ці субарэнду;

л) прыватныя гандляры, перакупшчыкі і камэрцыйныя пасрэднікі;

м) арандатары і ўласнікі прадпрыемстваў фабрычна-заводскага тыпу;

н) былія афіцэры і чыноўнікі белых армій, а таксама кіраунікі контррэвалюцыйных банд;

о) усе служачыя і агэнты былой паліцыі, асбнага корпусу жандараў і ахранных аддзяленняў, а таксама ўсе асобы, якія праста альбо пабочна кіравалі дзейнасцю паліцыі, жандармэрыі і карных органаў пры царскім урадзе, таксама і пры белых контррэвалюцыйных урадах, як: былія міністры, іх таварышы, дырэктары дэпарта-ментаў міністэрстваў, генэрал-губэрнатары, галоўная начальнікі пры надзвычайнай ахране, ваенныя і грамадзянскія губэрнатары, віцэ-гу-бернатары, а таксама і чыноўнікі для асбных даручэнняў пры іх; чыны міністэрстваў ўнутраных спраў, усе былія служачыя турэмнага ведамства, члены цараваўшага дому, губэрскія і павятовыя маршалкі, старшыні і члены крымінальных дэпартаментаў, а таксама пракуроры і таварышы пракурораў судовых палат; съледчыя па асабліва важных справах, старшыні і члены ваенных судоў; старшыні і члены сълед-чых камісій, якія дзейнічалі на тэрыторыі контррэвалюцыйных урадаў; члены губэрскіх праўленняў; земскія, сялянскія і павятовыя начальнікі і асобы, якія займалі да рэвалюцыі камандныя пасады ў дысцып-лінарных батальёнах;

п) былыя і цяперашнія служыцелі рэлігійных культаў;  
 р) асобы, якія высланы ў адміністрацыйным парадку, на тэрміны іх высылкі, а таксама асобы, пазбаўленыя выбарных правоў паводле прысудаў;

с) члены сем'яў асоб, пералічаных у пунктах „а“—„р“ арт. 1 гэтай інструкцыі ў тых выпадках, калі яны знаходзяцца ў матарыяльнай залежнасці ад асоб, пазбаўленых выбарных правоў і яны маюць крыніцы для існаванья самастойнаю грамадзка-карыснаю працаю.

2. Ня маюць права на пэнсію асобы, якім у парадку чысткі апарату забаронена служба ва ўсіх савецкіх і калерацийных органах, а таксама грамадzkіх арганізацыях (якія вычышчаны па 1-й катэгорыі).

3. У выпадку, калі страхаса пры праверцы дакумэнтаў, якія падаюцца інвалідам, таксама пры праверцы спраў інвалідаў выяўляе, што гэтая асоба належыць да катэгорыі асоб, пералічаных у арт. 1 гэтай інструкцыі і павінна быць пазбаўлена выбарных правоў, страхаса, не назначаючы пэнсіі, альбо прыпыняючы выплату пэнсіі гэтай асобе, пасылае ў адпаведную выбарную камісію, савет альбо выканавчы камітэт усе дакумэнты гэтай асобы, патрэбныя для высьвятлення пытаньня аб праве асобы, якая падняла хадайніцтва, выбіраць у саветы.

У залежнасці ад атрыманага ад выбарнай камісіі (савету альбо выканкаму) заключэння страхаса назначае альбо адмаўляе ў назначэнні пэнсіі альбо аднаўляе выплату пэнсіі.

4. У адносінах да назначэння і пазбаўлення пэнсіі, страхавыя касы павінны разылічаць 2 выпадкі: а) асобам, пазбаўленым выбарных правоў, а потым адноўленым ў такіх правох з прычыны незаконнага іх пазбаўлення правоў, выдача пэнсіі аднаўляецца, а асобам, якія нанова падалі заявы—назначаецца на агульных падставах; б) тым-жэ асобам, якія былі правільна пазбаўлены выбарных правоў з прычыны сваёй належнасці да катэгорый, пералічаных у арт. 1 гэтай інструкцыі, але потым былі ў такіх правох адноўлены вышэйшай інстанцыяй (разъдзел 5 інструкцыі ЦВК БССР), пэнсія можа быць назначана толькі ў выпадку, калі хадайніцтва аб назначэнні пэнсіі падтрымана дзяржаўным органам, прафэсійнай альбо іншай арганізацыяй (арт. 55 пастановы ЦВК і СНК СССР за 13/II-1930 г.).

Пры наяўнасці такога хадайніцтва страхавыя касы могуць (але не абязвязаны) назначыць пэнсію.

У хадайніцтве, якое паднята дзяржаўным органам, прафэсійнай альбо іншай арганізацыяй, павінна быць паказана, што апошняму вядома аб прычынах пазбаўлення пэнсіі той асобы, абы якой ён хадайнічае.

Правілы, паказаныя ў п. „б“ гэтага арт., пашыраюцца таксама на тых інвалідаў, якія да дня апублікавання пастановы ЦВК і СНК СССР за 13 лютага 1930 г. атрымлівалі пэнсію (і за час атрымання пэнсіі, ці раней гэтага пазбаўлены выбарных правоў, а потым адноўлены ў такіх правох у адпаведнасці з разъдзелам 5 інструкцыі аб выбарах у саветы.)

5. Асобы, якія не належыць да катэгорый, пералічанай у пастанове Саюзнага Савету Сацыяльнага Страхаванья пры НКП СССР за

21 лютага 1929 г. № 97 („Ізвестия НКТ СССР“ 1929 г. № 12/13), але, якія былі пазбаўлены страхкасамі пэнсіі на падставах, не прадугледжаных законам і гэтай інструкцыяй, выплата пэнсіі павінна быць адноўлена і ўся недаплачаная сума павінна быць выплачана інваліду на большым за 6 месяцаў.

6. Асобам, якія прыцягнуты да крымінальнае адказнасці за ўчынкі, за якія суд можа назначыць пазбаўленыне права на пэнсію, выдача пэнсіі прыпыняецца, пры чым съледчы, які вядзе справу, паведамляе страхкасу аб тым, што гэта асоба прыцягваецца да крымінальнае адказнасці па вызначанаму артыкулу Крымінальнага кодэкса.

7. Выдача пэнсіі прыпыняецца на час пазбаўлення інваліда волі альбо на час высылкі альбо ссылкі ў адміністрацыйным парадку, хоць бы ў прысудзе і ня было паказана аб пазбаўленыні інваліда права на атрыманье пэнсіі.

У выпадку вызвалення інваліда з месца зняволення і звароту з ссылкі альбо высылкі, выдача пэнсіі па яго заяве аднаўляецца, а падняўшаму хадайніцтва зноў назначаецца, калі ён паводле прысуду суда не пазбаўлен выбарных правоў на вызначаны тэрмін.

Калі-ж прысудам суда такая асоба была пазбаўлена выбарных правоў, то выплата пэнсіі аднаўляецца па заяве гэтай асобы пасля сканчэння тэрміну, на які гэта асоба была пазбаўлена выбарных правоў.

8. Інваліду, прысуджаному да пазбаўлення волі, ссылкі, альбо высылкі, звязанай з пазбаўленнем права на пэнсію, пасля вызвалення з месца зняволення альбо звароту з ссылкі альбо высылкі і пасля зыходу тэрміну, на які гэта асоба была пазбаўлена пэнсіі,— выдача пэнсіі аднаўляецца паводле заявы.

9. Асобам, якія атрымліваюць пэнсію ў выпадку съмерці кармільца, якія належалі да катэгоріі асоб, паказаных у 2 частцы арт. З гэтай інструкцыі, адноўленым ў выбарных правох паводле разыдзелу 5 інструкцыі аб выбарах у саветы, выплата пэнсіі прыпыняецца, пры чым пытаныне аб назначэнні пэнсіі можа быць вырашана ў адпаведнасці з хадайніцтвам адпаведных органаў альбо арганізацый.

10. Асобы, прысуджаныя да прымусовых работ і асуджаныя да ўмоўнага пакаранья, не пазбаўляюцца права на атрыманье пэнсіі.

11. Асобам, якія пазбаўлены выбарных правоў і якія вычышчаны камісіяй па чыстцы па 1-й катэгорыі, калі яны зарэгістраваны ў кіраўніцтве кадраў, не выплачваецца дапамога па часовай непрацаздольнасці, прадугледжаная пастановай НК Працы СССР за 1/X-1930 г. („Ізв. НКТ СССР“ 1930 г. № 28).

Старшыня Рэспубліканскага Савету Сацыяльнага  
Страхаванья пры НКП БССР Саламонаў.

Адказны Сакратар Ханін.

## Пастанова Народнага Камісарыяту Фінансаў БССР.

20. Пра павялічэньне ставак прамысловага падатку па некаторых таварах.

На падставе арт. 9 палажэння пра прамысловы падатак з прыватных прадпрыемстваў і промыслаў (З. З. СССР 1930 г. № 46, арт. 481) Народны Камісарыят Фінансаў БССР пастанаўляе:

1. Павялічыць на 50 проц. прадугледжаны ў арт. 8 паказанага палажэння стаўкі прамысловага падатку прыватных прадпрыемстваў для наступных тавараў (па вырабу і продажу):

- а) яек і птушак;
- б) малака і малочных прадуктаў (сыру, масла і г. д.);
- в) рыбы і рыбных прадуктаў;
- г) жывёлы, сала, мяса і мясных прадуктаў;
- д) фуражка, збожжа і муکі;
- е) шэрсы і пушніны і футравай сырэвіны, футры і вырабаў з яе;
- ж) новых скуранных вырабаў (у тым ліку і абутику);
- з) новага гатовага аддзенія;
- і) новых скуранных, фэтравых, саломеных і футравых галаўных убораў і капэлюшоў.

2. Гэтую пастанову ажыццяўіць з 1 студзеня 1931 г.

Народны Камісарыят Фінансаў БССР — Л. Бунін.  
Айзінсон.

17 сакавіка 1931 г.

## Пастанова Калегіі Народнага Камісарыяту Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі БССР.

21. Пра мерапрыемствы па палепшаньні кіраўніцтва раёнамі з боку цэнтральных установ.

Абъследванье наркаматаў і цэнтральных установ БССР паказва-  
ла зусім нездавальняючае становішча справы кіраўніцтва раёнамі.

Да гэтага часу адсутнічае дыфэрэнцыяцыя раёнаў па іх эканаміч-  
ных адзнаках, у выніку чаго адсутнічае дыфэрэнцыяванае кіраўніцтва  
раёнамі.

Жывая сувязь і інструктаж раёнаў застаецца дагэтуль зусім неар-  
ганізаваным і неўпарадкованым (выпадковасць, неплянавасць вы-  
ездаў, дрэннае інструктаванье, частыя выезды ў адныя і тыя-ж ра-  
ёны без ахопу астатніх раёнаў).

Для палепшаньня кіраўніцтва раёнамі, жывой сувязі і інструк-  
тажу ўсім цэнтральным установам, якія маюць падпарядкованыя ра-  
ённыя звязкі, правесці наступныя мерапрыемствы:

1. Да 10 IV-г. г. увесыці ўнутры свайго апарату спэцыяльныя па-  
сады інспектароў (інструктароў) для ажыццяўлення сыштэматычнай  
жывой сувязі з раёнамі і для правядзення праз іх сталага інструктажу  
сваіх раённых звязкі.

Штат інспектароў павінен быць укамплектаваны праз пераразьмеркаваньне працаўнікоў унутры самай установы, ня выходзячы за межы штатаў 1929-30 г. Непасрэднае кіраўніцтва інспектарамі (інструктарамі) ускладаецца на аднаго з кіруючых працаўнікоў установы (самога кіраўніка, або яго намесніка, члена калегіі, члена праўлення).

2. Адзначаючы, што адсутнасць дэталёвага даведніка-паказчыка аб раёнах БССР, не дае магчымасці правесьці дакладную дыфэрэнцыяцую раёну і прыстасавальна да гэтага наладзіць патрэбнае дыфэрэнцыяване кіраўніцтва раёнамі, звярнуць увагу Прэзыдыуму ЦВК, што Дзяржплян да гэтага часу ня выканаў дырэктывы Прэзыдыуму за 30/X-1930 г. аб паскарэнні выданнія даведніка—паказчыка.

Прасіць Прэзыдыум ЦВК патрабаваць аб Дзяржпляну выкананнія паказанай дырэктывы, вызначыўшы Дзяржпляну для выкананнія гэтага пэўны тэрмін.

3. Да выкананнія Дзяржплянам дырэктывы Прэзыдыуму ЦВК аб выданнія даведніка—паказчыка аб раёнах БССР і да выпрацоўкі канчатковага гаспадарчага напрамку кожнага раёну, установы павінны правесьці дыфэрэнцыяцю раёнаў на падставе сваіх ведамсцівенных даных, з пункту погляду аднолькавасці, блізкасці, або сходзтва ўмоў стану раёнаў па тых ці іншых асноўных момантах дзейнасці данага ведамства і на падставе гэтага стварыць группы аднолькавых (падобных) раёнаў. Прыстасавальна да дыфэрэнцыяція кіраўніцтва імі (дача неаднолькавых для ўсіх дырэктыў і заданняў, патрабаваньне неаднолькавых звестак і г. д.).

Прымацаваньне раёнаў за інспектарамі праводзіцца таксама па прынцыпу разьмеркаваньня паміж імі дыфэрэнцыяваных груп раёнаў.

Калі ва ўстанове немагчыма пакуль што правесьці чоткую дыфэрэнцыяцю раёнаў—падзяленьне іх паміж інспектарамі праводзіцца часова па тэртыяльнаму прынцыпу.

4. Каб кожны прадстаўнік цэнтральнай установы даваў раённым органам максімальную карысць па ўсіх момантах дзейнасці дане ўстановы, а ня толькі выключна па аднаму якому небудзь пытаньні, трэба кожны выезд у раён скарыстоўваць максімальным чынам, —даручаць праводзіць інструктаванье па розных пытаньнях, высьвятляць, або вырашаць тыя ці іншыя пытаньні, даваць паказаньні, адвезьці матарыялы, забраць там звесткі і г. д.

Для гэтага аб кожным выездзе загадзя вывешваць абвесткі: куды, калі, хто едзе і ававязаць увесь апарат рыхтаваць для ад'яджжаючых усе даручэнні. Апроч дачы выяжджаючаму кожны раз паасобных розных даручэнняў, у кожнай установе павінны быць намечаны не скількі асноўных момантаў дзейнасці данага ведамства, па якіх выяжджаючия ававязкова і без асобых напамінкаў заўсёды праводзяць у раёнах высьвятленыне, інструктаж і арганізацыйную дапамогу.

5. Ававязаць усіх выяжджаючых у раёны для абследваньня і праверак складаць адпаведныя вывады і прапановы, узгадняць іх з

масцовыми органами, пакідаць ім для кірауніцтва і выканання і перадаваць апарату сваёй (цэнтральнай) установы.

Тыя пытаньні, вырашыць якія даны прадстаўнік ня мае паўнамоцтва, а таксама і спрэчныя з масцовыми органамі прапановы—перарадаюцца на вырашэнне кірауніку той часткі ўстановы, да якой датычаць даныя пытаньні.

6. Уесь інспектарскі (інструктарскі) склад, які ажыццяўляе жывую сувязь з раёнамі, павінен пэрыядычна ў пэўны час зьбірацца разам у цэнтр для нарад па агаварэнні вынікаў працы абмену вопытам, устанаўлення лепшых мэтадаў жывога інструктажу і г. д., а таксама для азнямлення і працоўкі дырэктыўнага матарыялу і новых заданьняў.

7. Для распаўсюджваньня вопыту лепшай работы аднаго раёну на іншыя, увесці ў практику паведамленне адолькавым альбо сконным раёнам лепшых прыкладаў, дасягнутых у тым або іншым раёне, а таксама і паведамленне іншым раёнам вывадаў, прапаноў і праведзеных у выніку абслудваньня мерапрыемстваў для таго, каб вынікі абслудваньня аднаго раёну абавязкова скарыстоўваліся і іншымі па тых момантах, якія зьяўляюцца сконным і для іх.

8. Для раушчага зынішчэння разнабою і паралелізму, шматлікага дзёрганьня адных раёнаў і застаўлення без усякай сувязі другіх, для максымальна-рацыянальнага скарыстання ўсякіх выездаў з цэнтру і плянамернага абслугоўвання раёнаў абслудванне і праверку дзеянасці раённых органаў праводзіць на наступных прынцыпах:

а) кожная цэнтральная ўстанова складае плян абслудвацельскіх (праверачных) выездаў (калі, дзе, па якіх момантах будзе абслудванье);

б) унутры цэлага ведамства (НКСнаб, ВСНГ, НКФ, НКЗем і інш.) пляны па кожнай паасобнай галіне (Белрыба, Белмяса, Белгародніна і г. д.)—звязываюцца з плянам абслудвання ўгульна-кіруючага ведамсцьвеннага органа і на падставе гэтага складаюцца адзіныя пляны па ўсяму ведамству;

в) пляны абслудвання (праверак) раёнаў ведамства паведамляюць НК PCI для зацверджання і ўвязкі іх у адзіны абслудвацельскі плян БССР;

г) як пры ўвязцы плянаў унутры ведамства, так, асабліва і пры ўвязцы ведамсцьвенных плянаў у НК PCI—трэба шырокая практика ваць арганізацыю комплексных абслудванняў праз адначасовы выезд у раён аўяднанай брыгады прадстаўнікоў некалькіх установаў альбо некалькіх частак аднаго ведамства, складанне ўвязанай праграмы, узгадненне арганізацыі і мэтадаў работы, скарыстанне ўжо маючыхся матарыялаў і г. д.;

д) забараніць з 10/IV г. г. усім ведамствам праводзіць абслудванні раённых органаў без дазволу Кантрольна-Плянавага Бюро НК PCI і прапанаваць РКК—PCI паведамляць НК PCI аб усіх выпадках недазволеных абслудванняў, з правам у тых выпадках, калі гэта бу-

дзе выклікаца патрэбаю, зусім не дапускаць на месцы такіх абсьледваньняў.

Увага. Гэтая пастанова не датычыцца выездаў па аперацыйных заданьнях, не патрабуючых абсьледваньняў або праверкі дзейнасці раённых органаў.

9. Пабудаваць працу апарату такім чынам, каб усякага роду гаспадарчыя, фінансавыя, нарыйтоўчыя і інш. лічбовыя заданыні раёна даваліся па адзінаму цвёрдаму пляну, які спускаецца ў раён адзін раз.

У межах аднаго ведамства гэты плян зводзіцца агульна-кіруючай ведамсцьвенай установай і ёю даецца раёнам, а калі ён патрабуе зацьверджаньня вышэйшых органаў ці ўвязкі ў Дзяржпляне, ён прадстаўляеца ў апошнія таксама адзін раз—у відзе адзінага цвёрдага пляну.

10. Для раўнамернай нагрузкі раённых зьевеніяў даручэннямі розных частак цэнтральных установаў і дачы раёнам пасільных нагрузкак,—усякага роду арганізацыйныя заданыні, якія даюцца паасобным раённым зьевеніям рознымі часткамі цэнтральных установаў, праходзяць праз інспектароў, судрапаведна прыматацаваных да раёнаў, альбо іх кірауніка.

11. Практыка склікання куставых нарад раённых працаўнікоў, апраўдаўшая сябе па шэрагу ведамстваў, павінна быць перанесена ва ўсе ведамствы.

Такія нарады павінны праводзіцца ў плянавым парадку і загадзя павінны быць падрыхтаваны і разасланы матарыялам (тэзісы, праекты прапаноў, лічбы і інш.).

12. Арганізаваць поўнае абслугоўваньне ўсімі часткамі апарату прыезджаючых з месц працаўнікоў паказаннямі і інструктажам па ўсіх пытаньнях працы раённых зьевеніяў, а таксама скарыстоўваць іх прыезд для атрыманьня рознага роду данных па раёну.

Для гэтага апавяшчаць усяму апарату праз (абвестку, абход і да т. п.) аб прыездах, патрабаваць падрыхтоўкі матарыялаў, абавязаць праводзіць гутаркі і г. д.

13. Для падліку і кантролю жывой сувязі з раёнамі зрабіць на кожны раён адзіную картку, у якой адзначаць, хто, калі, па якіх асноўных заданьнях паехаў у даны раён і хто, калі, чаго прыяджаў з працаўнікоў гэтага раёну.

14. Выходзячы з таго, што некаторыя цэнтральныя установы не цалкам яшчэ перадалі раёнам правы па вырашэнні шэрагу пытаніяў, абавязаць цэнтральныя установы да 10/IV-г. г. пераглядзець свае функцыі і канчаткова перадаць раёнам усе аперацыйныя фукцыі і судрапаведныя правы, павялічыўшы гэтым самастойнасць раённых органаў і пакінуўшы за сабой плянаваньне, кантроль і інструктаж.

15. Пасыля пастановоўкі паказальнага РВК, на падставе матарыялу, які будзе атрыман і правераны на месцы—Савецкай групе і Вопытнай станцыі яшчэ раз праверыць пастановоўку кірауніцтва раёнамі і распрацаўваць дадатковыя мерапрыемствы па яго палепшаньні.

16. Прапанаваць РКК—РСІ і раённым установам наогул, прыстасавальна да ўмоў раёнаў, пабудаваць кірауніцтва сельсаветамі і нізазывімі органамі на такіх жа агульных падставах.

17. Пастанову надрукаваць у „Савецкай Беларусі“ і „Бюллятэні СНК БССР“.

Народны Камісар Рабоча-Сялянскай

Інспэкцыі БССР А. Калнін.

24 сакавіка 1931 г.

## Абежнік Народнага Камісарыяту Юстыцыі БССР.

Узгоднен з НК Снабжэньня і „Саюзскур“.

22. Пра барацьбу з таемнай пераапрацоўкай скурсыравіны (кадушніцтвам).

*Усім народным судам і вучастковым прокурорам.*

З паступаючых у НКЮ звестак, на мясцох існуе неяснасць ў неаднолькавая практика ў галіне барацьбы з таемнай пераапрацоўкай скурсыравіны.

Улічваючы гэту акалічнасць і важнасць садзейнічання загатоўчым органам у выкананьні пляну загатовак скурсыравіны і забясьпечаныні сыравінай скураной прамысловасці, Народны Камісарыят Юстыцыі БССР растлумачвае наступнае:

Пастановай ЦВК і СНК Саюзу ССР за 13 студзеня 1931 г. „Аб мерах па забясьпечванню сыравінай скураной прамысловасці“ (З.З. СССР 1931 г. № 4, арт. 49), катэгарычна забаронена апрацоўка ў відзе промыслу і скупка ўсякага віду скураной сыравіны ўсім прыватным асобам і іх аб'яднанням, за выключэннем аб'яднанняў (арцеляй), якія ўваходзяць у сыштэму Белсампрамсаюзу.

Гэтым-жа законам, а таксама пастановамі ЭКАНА БССР за 19/X 1930 г. (прат. № 27) і Наркамснабу БССР за 23/IX-1930 г. (прат. № 8), забаронена пераапрацоўка скурсыравіны саўгасам, калгасам і працкамунам, якія абавязаны атрыманыя ад абагуленай жывёлы скуры ў парадку загатоўкі здаваць асноўным загатавіцелям, але ні ў якім разе самастойна не апрацоўваць.

У адпаведнасці з гэтым і для задавальненія асабістых патрэб калгасынікаў, а таксама адзінадцінікаў-беднякоў і сераднякоў, па дырэктыве ЭКАНА, Белсампрамсаюзам арганізаваны на тэрыторыі БССР 25 гарбарных арцеляй з мясцовых бяднейшых саматужнікаў, якія толькі і маюць права пераапрацоўваць аўчыны як тыя, што атрымліваюцца ў плянавым парадку ад „Саюзскур“, так і ў парадку давальчыства, г. зн., ад паасобных грамадзян, аб чым разаслана на месцы абежнае распаряджэнні Наркамснабу, Белсампрамсаюзу і Саюзскур за 17 сінікня 1930 г. за № 171712.

Акрамя гэтага, паводле пастановы ЭКАНА, Беларускім Аддзяленнем Саюзскур вызначан спэцыяльны фонд гатовых шубных аўчын для продажу калгасынкам, а таксама адзіналічнікам—беднякам і сераднякам, якія здаюць загатоўчым арганізацыям сырую аўчыну.

Такім чынам, асобы якія жадаюць перапрацоўваць аўчыну для сваіх уласных патрэб, маюць магчымасць гэтакія перадаваць арцелям Белсампрамсаюзу для перапрацоўкі альбо перадаваць загатоўчым арганізацыям сырую аўчыну і атрымаць замест яе гатовую, па норме ўстаноўленай Наркамснабам БССР.

На падставе гэтага, за таемную перапрацоўку скурсыравіны аб'яднаньнямі сацыялістычнага сэктару (саўгасы, калгасы і працкамуны), так і прыватнікамі, вінаватыя падлягаюць крымінальнай адказнасці па арт. 152 Крым. Код.

Службовыя асобы, за дапушчэнне кадушніцтва ці садзейнічання таемнай перапрацоўцы скур, адказваюць як за службовыя злачынствы.

Пры прыцягненіі да адказнасці за таемную перапрацоўку скурсыравіны, неабходна ўстанавіць сацыяльнае становішча асобы, у якой выкрыта перапрацоўка, хто зьяўляецца гаспадаром выкрытых скур, якай колькасць скур знойдзена, ці перапрацоўваліся гэтыя скуры для сябе ці ў відзе промыслу (гэта зн., для сябе і ад свае ўласнае жывёлы, ці для іншых грамадзян у парадку давальчества).

У апошнім выпадку перапрацоўка ўжо зьяўляецца промыслам.

У залежнасці ад гэтих акалічнасцяў, судом павінна быць абрана адпаведная мера сацыяльнай абароны, ужываючы рашучыя меры да тых, хто займаецца кадушніцтвам, як промыслам.

Асобы, якія перапрацоўваюць аўчыны для сваіх уласных патрэб вінны абавязкова мець адпаведны дазвол ад Райвыканкуму і Вэтнагляду.

У адносінах да кулацка-заможнага элемэнту, акрамя прыцягненія да суровай адказнасці, выкрытая скурсыравіна павінна быць ва ўсіх выпадках канфіскавана.

У адносінах-жа да калгасынікаў, а таксама адзіналічнікаў—бяднякоў і сераднякоў, выкрытая з таемной апрацоўкі скурсыравіна павінна быць перадана загатоўчым арганізацыям, за якую апошнія выплачваюць уласнікам скур адпаведную загатоўчую цену.

Адначасова трэба звярнуць увагу на наступнае:

Каб укryцца ад адказнасці, некаторыя гарбары не бяруць да сябе давальніцкай скурсыравіны для апрацоўкі, але ходзяць па хатах і там таемна перапрацоўваюць альбо інструктуюць як перапрацоўваць. Дзякуючы гэтым „хадзячым інструктарам“, скурсыравіна перепрацоўваецца зусім дрэнна і ў недапушчальна антысанітарных умовах. Тому пры яўленыні такіх „хадзячых інструктароў“ трэба іх прыцягваць да адказнасці і адначасова прымусіць іх выбіраць патэнт.

У віду ажнасці задачы па забяспечанню скураной прамысловасці ссы, вінай, судам і прокуратурой неабходна з дастатковай уважлівасцю іднесьціся да спраў узынікаючых за кадушніцтва і ў

кожным паасобным выпадку прайвіць гібкасьць і клясавы падыход да адвінавачаных. Акрамя гэтага, побач з узьдзейнічаньем шляхам пра вільнага вырашэння спраў неабходна скарыстаць усе магчымасці для растлумачэння насельніцтву аб шкоднасці кадушніцтва і аб ільготах і прэміяльных, якія маюць здатчыкі скур пры здачы іх загатоўчым арганізацыям.

У сувязі з тым, што на мясцох многа спраў да гэтага часу не разгледжаных, НКЮ прапануе ўсе справы аб кадушніках разглядыць у тэрміновым парадку.

З выданьнем гэтага і вышэйпаказанага закону Саюзнага Ураду за 13 студзеня 1931 г., ранейшыя паказаныні, дадзеныя па гэтаму пытанню (Бюл. НКЮ № 7 за сьнежань 1930 г.) трэба лічыць страціўшымі сілу.

Нам. Народнага Камісара Юстыцыі  
і Старшыня Вярхоўнага Суда Я. Кроль.

25 сакавіка 1931 г.  
№ 16.



Адказны Рэдактар С. Лодысеў.





